



# КОМСАМОЛ, НА ЗАМАЦАВАНЬНЕ ПРЫЛІВУ!

Дзякуючы шырока разгорнутай масавай працы сярод бядняцка-серадняцкіх мас адзіналічнай у Бягомльскім раёне і некаторых сельсаветах Чэрвеншчыны арганізавана 10 новых колгасаў і маеца вялікі прыліў у старыя колгасы

Камітэтам і ячэйкам — накіраваць свае сілы на замацаваньне новага прыліву ў колгасы, шырокай масавай працай арганізоўваць беднату і сярэдняцтва для пасьпяховага правядзеньня чарговых гаспадарча-політычных мерапрыемстваў і ліквідацыі кулацтва як класы на базе суцэльнай колектывізацыі

## Сорак учарайшых адзіналічнай — сеньня колгасьнікі

У Чэрвенскім раёне за апошнія дні паглядзецца вялікі рух бядняцка-серадняцкіх колаў сялянства за колектывізацыю. Ухваляючы паставы партыйных зьездаў, бядняцка-серадняцкія масы арганізуюць новыя колгасы і далучаюцца да старых.

Па Хутарскім сельсавете, у час прапрацоўкі азовы ЦК УсеКП(б) і правядзеньня хлебазагатоўчай кампаніі, арганізаваны два колгасы: колгас Ленінскі шлях, у які ўвайшлі ўсе 25 гаспадароў вёскі, і колгас у вёсцы Малам Гацута, з 15 гаспадарак.

У Калодзьскім сельсавете, у вёсцы Слабодка, арганізаваны колгас „Ударнік“, а ў вёсцы Вярозьга — ініцыятыўная група, якая зараз праводзіць виробіўку ў колгасы.

Усяго за апошні час па Чэрвенскім раёне арганізавана пяць новых колгасаў.

Але побач з актывізацыяй бядняцка-серадняцкіх мас у барацьбе за колгасы, актывізаваўся і класавы вораг. Маюцца асобныя прыклады, калі класавыя варожыя элементы, праводзячы сваю контр-рэвалюцыйную працу ў вёсцы Матусова-Галава, Хутарскога сельсавету, вывесілі на доме старэйшай колгасу азову, якая завялікала сялян на ісьці ў колгас.

Гэтыя факты вылазкі класаварожых элементаў патрабуюць ад партыйна-комсамольскіх ячэек, ад партыйцаў і комсамольцаў большай дбайнасьці да класовага ворага.

С. Ціхі.

## Адзінаасобнікі дапамагаюць колгасам

Скончылі сяўбу на 5 дзён раней тэрміну

Па вёсках Дудвіцкага сельсавету, Самахвалаўскага раёну, партыйныя і комсамольскія ячэйкі разгарнулі вялікую працу сярод адзінаасобнікаў. У выніку — колгасу імя „Коммуна Беларуска“ прышлі на дапамогу 15 аднаасобных бядняцка-серадняцкіх гаспадарак, якія дапамагалі абсеяцца.

Грэбёнская пажарная дружина арганізавала ўдарную бригаду на дапамогу колгасу „Расьсвет“. Сяўба ў вышэй пералічаных колгасах закончылася 25-га верасьня, г. зн. на 5 дзён раней тэрміну. У колгасах сельсавету пачаўся прыліў колгасьнікаў.

Чаборык.

## У баку ад колгаснага жыцьця

У Пleshчаніцкім раёне маюцца такія колгасы, якія па сёньнешні дзень ня ўсеяліся. Так, напрыклад, колгас „Чырвоная Беларусь“ (Крайскі сельсавет) пасеўны плян выканаў толькі на 20 проц.

Да сяўбы колгас ня быў падрыхтаваны. Адчуваецца вялікі недахоп у баронах і плугох. Комсамольская ячэйка стаіць у баку ад колгаснага жыцьця. Сьведчаць гэта т. Каціла кажа, што ён заняты іншай працай, а што зрываецца сяўба гэта яго не датычыцца.

Гурвіч.

# САВЕЦКІЯ І КАПІТАЛІСТЫЧНЫЯ ЁМОВЫ ў разьвіцьці сельскай гаспадаркі

XV зьезд партыі „у якасьці асноўнай задачы ў вёсцы“ паставіў заданьне аб'яднаць і ператварыць дробных індывідуальных гаспадарак у буйныя колектывы.

Гэтым рашэньнем увесь характар разьвіцьця нашай сельскай гаспадаркі карэнным чынам быў зьменены і накіраваны ў бок яго сацыялістычнай рэканструкцыі „на аснове грамадзкай, таварыскай, колектывнай працоўнай зямлі, з прымяненнем с.г. машын і трактароў з прымяненнем навукова-тэхнічных дасягненняў земляробства“ (Сталін).

Простай утопіяй і фантаэзмам зьяўляюцца гутаркі аб тым, што ўжываньне с.г. машын і трактароў „без чаго нельга мысьліць“ сапраўднага ўздыму вытворчасьці с.г. працы, — магчыма ў рамках дробнай і індывідуальнай аспаларкі. Леніным паказанам такой „магчымасьці“ можа зьявіцца амэрыканская сельская гаспадарка, дзе колькасць трактароў, якія працуюць на палёх, дайшла да мільёну штук, і ў той жа час 4 пятах фермераў ня маюць магчымасьці набыць трактароў.

Трактар недаступны пераважнай большасьці амэрыканскіх фермераў, а гэта значыць, што вытворча перавага ў выдзеньні сельскай гаспадаркі пры дапамозе машын аказалася ў баку невялікай часткі багатых фермераў — уласнікаў трактароў і іншых ўдасканаленых с.г. машын.

Панатуральным вынікам такога становішча зьяўляецца рост прыбытку ў маючых пасьпех пры дапамозе машын багатых фермераў і хуткае аб'яньненне астатняй іх масы. Усе гэта адбываецца ня толькі ў Амэрыцы, але і ва ўсіх капіталістычных краінах. Машыны ўсюды пракладваюць сабе дарогу на валі, бо старыя сьпэсэб апрацоўкі зямлі з'яўна невыгодны з пункту погляду народна-гаспадарчых інтарэсаў і стану вытворчых сіл, але характар гэтага прасоўваньня рэзка розніцца ў нас і ў капіталістах.

Увядзеньне машын у нас адбываецца радам аб'яўленьням буйнай

## Пяць новых колгасаў

Па Бягомльскім раёне шырока разгарнулася праца па правядзеньню асеньняй пасеўнай кампаніі. РК ВП(б)В вылучаны бригады з раённага актыву, якія ў вёсках праводзяць працу па сьлёбе і росту-мачэньню сялянству рашэньні XVI партзьезду і азовы ЦК УсеКП(б).

У выніку праведзенай шырокай масавай працы, па сёньнешні дзень мы маем ужо арганізаваных 5 новых колгасаў: у вёсцы Ускрор'а арганізаваны колгас з 18 гаспадарак, у вёсцы Калінікі — з 16, у вёсцы Рожна — з 26 гаспадарак і ў вёсцы Бабах — з 11 гаспадарак. Побач з гэтым, бригады арганізавалі па тэрагу вёсак ініцыятыўныя групы з сялян, па 4-5 чалавек, якія праводзяць падрыхтоўчую працу да арганізацыі колгасаў.

Нова арганізаваныя колгасы ўжо распачалі колектывны пасеўны азмага кліпу.

Г. Ч.

## Пачалася малацьба



Малацьба збожжа ў колгасе „Ленінскі шлях“

## Чатыры бригады Жыліцкай ячэйкі ЛКСМБ — на палёх колгасаў

Для пасьпяховага выкананьня задач, якія ставіць перад колгасна-вытворчым паходам комсамолу і асеньняй пасеўнай кампаніяй, Жыліцкая ячэйка (Бабруйскага раёну) арганізавала 4 бригады з комсамольцаў і беспартыйнай моладзі, якія практычна дапамагаюць колгасам і савгасам у выкананьні задач асеньняй пасеўнай кампаніі.

Бригады абвясцілі сябе ўдарнікамі і заключылі між сабою ўмовы сацэспарбніцтва. Бригады 10 дзён працуюць у колгасах, дапамагаючы ім у асеньняй пасеўнай і уборачнай кампаніях.

Бригада ў савгасе Жылічы да-

памагла засеяць 66 гектараў жыта, замест вызначаных плянам 46. Вучні Жыліцкай сямігадовай дамамагі колгасу зьявіць 4000 пудоў яблык і абмалачыць каля 500 цэнтнераў жыта на насенне для аколійных колгасаў.

Комсамольскія бригады па колгасах выпалілі 4 сілонныя ямы і прыступілі да запаўненьня іх сіла-сам. У Паркіхавіцкім колгасе бригада сваімі сіламі будзе сьвінарнік.

Ударныя тэмы працы бригады ўзьнімаюць хвалю бадзёрнасьці і ўдарніцтва сярод рабочых савгасаў і колгасьнікаў.

Еф. Залескі.

## Па-ўдарнаму скончылі асеньню сяўбу

Колгас імя 16 партызан, Сьмільніцкага раёну, па-большавіцку скончыў асеньнюю пасеўную кампанію. Плян асеньняй сяўбы выкананы на 100 проц, а па некаторых культуррах перавыкананы. Згодна пляну колгас павінен быў засеяць 50 га жыта і 4 га пшаніцы, засеяна ж азімай пшаніцаю 10 га. Сяўбу колгас скончыў 24 верасьня.

Праца праводзілася мэтадам ударніцтва і сацэспарбніцтва. Арганізаваны ўдарныя бригады апрацавалі сваю пазву. За час працы па правядзеньню асеньняй сяўбы вя было нiзводнага сувязьніка і самаўласнага навіхаду на працу.

Вялікую дапамогу колгасу ў правядзеньні асеньняй сяўбы аказаў савгас Дукоры, які дапамагаў ров-

нымі машынамі і адпусьціў для абсемяненьня колгасу гатуьковае жыта.

Скончыўшы асеньнюю сяўбу, колгас па-ўдарнаму распачаў уборку бульбы. За адзін дзень 25 верасьня колгас выканаў 7 га бульбы. У гэтай працы яму актыўна дапамагае дукорская 7-гадовае школа, вучні якой абвясцілі сябе мобілізаванымі на 10 дзён па ўборцы бульбы.

Актыўная дапамога з боку савгасу і працоўнай грамадзасьці ўзьявля сырод колгасьнікаў ішча большы энтузіязм у працы. Колгасьнікі запэўніваюць, што пры такой дапамозе колгас пасьсеі з настаўленымі перад імі партыйнай задачайна ісправіцца.

Цімох Лявіцкі.

## Чырвоныя асобы ў Пleshчаніцах

Пleshчаніцы, 2 (Па тэлефону ад нашага юнкора). У адзаку для ўдарніка, па Пleshчаніцкім раёне былі арганізаваны суцэльныя чырвоныя асобы з хлеба і бульбай.

У мястэчку Пleshчаніцы адзінаасобнікі Акалоўскага сельсавету адлі калі 11 тысяч пудоў бульбы і запэўнілі на мітынг, што выкапоюць і перавыканаюць заданні па загатоўках.

Пleshчаніцы, 2-Х (Па тэлефону). Сеньня ў м. Пleshчаніцы прыбыў чырвоны асоб бульбы ў лі ў 50 пудоў. Прывезена 2000 пудоў бульбы.

Копэрацыя адмаўлялася прымаць бульбу. Толькі па настойваньню пракурора бульба была прынята.

Гольфман.

# БЕЗГАСПАДАРНАСЬЦЬ І БЮРОКРАТЫЧНАЕ ІГНОРАВАНЬНЕ ІНІЦЫЯТЫВЫ І ПРАПАКОУ РАБОЧЫХ

Яны зьяўляюцца перашкодай поўнаму звароту шклянога доўгу краіне

„Галоўным і рашаючым недахопам у гаспадарчай рабоце застаецца няўменне арганізаваць і стаяць на чале ўзрастаючай актыўнасьці рабочай клясы“ (з адозвы ЦК УсеКП(б))

Час з кастрычніка да 1 студзеня зрабіць ударным кварталам барацьбы за зьняцьце заводу з чорнай дошкі

## Безгаспадарнасьць,—з нумарамі і без нумароў

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

Выкананьнем прамфінпляну на асобных варштатах,  
— сацыялістычнай кантрактнай 278 чалавек,  
— 95 ударнікаў імя 3 году пяцігодкі,  
— арганізацый груп энтузіястаў,  
— падпільскай на пазыку „пяцігодка чатыры гады“,  
— уцягненьнем у партыю ўдарнікаў, у камсапол малалітых рабочых,— адказалі рабочыя заводу „Кастрычнік“ на адозву ЦК УсеКП(б).  
Правдзёса ў час работы на заводзе, і вы пачуеце:  
— абурэньне гутаркі аб прагульшчы-нах, лятуюх—абурэньне з прычыны безгаспадарнасьці на заводзе і сарауды:

важкі: Пятроў Васіль, Брылеўскі Ігнат—гэта злосьныя грагульшчыкі. Але, вось камсамолка-лешная ўдарніца Фінкельштэйц—праспала падвёў таварыш, не разбудзіў і яна зараз залічана ў прагульшчыцы. Аднак з яшчэ большым захапленьнем і энэргіяй працуе яна на вытворчасці, і толькі чырванее, калі папомніць ёй аб прагулах.  
З імі барацьба рознакаляровая вядзецца. Асабліва старасца клуб.

— Дзесятнік—Пішы...  
Так складуся вучот ударнікаў. Ім пасылалі запрашальныя білеты на вечар... Па сьпіску—ударнікаў лічыцца 240, а калі падлічалі, правяралі, дык аказалася, што ўдарнікаў імя 3-га году пяцігодкі ўсяго 95 чал.  
Да Усеаюзнага дня ўдарніка рашылі прэміяваць лепшых ударнікаў. Старшыня завкому, т. Кузьмін митусіцца на працягу тыдня па заводзе і ніяк ня можа выявіць лепшых.



Нос, які затуліў усё...

### Безгаспадарнасьць № 1

У шліфэрным цэху 25-й заапачнай машыны прастаялі 15 хвілін. Прычыны вельмі сур'ёзныя! Ня было трышчкі! Не зьдзіўляйся,—дзесятнік Казлоўскі не падрыхтаваў сярнічак,— у в ірку 6 заапачных машына прастаялі на 15 хвілін.

### Безгаспадарнасьць № 2

У тым-жа цэху, нашрэдадні выхаднога дня, рабочыя, замест 6-ці гадзін, працавалі 8. На заводзе—„пробка“, і для ліквідатцы яе рабочыя ідуць на ўсе. Рабочыя заяўлялі аб нспраўнасьці матору, але яго ня справілі. Паперагаралі пробкі, матору і машыны ішоў стаялі на 15 хвілін.

### Безгаспадарнасьць № 3

На дварэ стаяць скрыні з гатовымі пабрэкатам. На стрэху аднаго з будынкаў трэ было ўзвесці яскі: акалад дошкі на скрыні, памамаі 3 скрыні гатовага шкла. Экспэдытар Маслоўскі аб гэтым ня ведае.

### Безгаспадарнасьць № 4

У лешацху у гатэрнага варштата слаб фундамант. Рабочыя неадраць заяўлялі аб гэтым механіку Ступакову і сьлесару Крэско. Яны ў сваю чаргу пісалі рапарт дырэктару заводу,—той адказаў: „Трэба працаваць больш асьпярожна“. Пасля таго адказау да варштата паставілі неафіцыйных рабочых. Нагрулі варштат да 14 ціл, тады як ён можа працаваць на 8 цілах. Варштат з дня ў дзень працаваў усё горш і горш, нарэшце, 21 верасня дасягнуў апошняга „апогэя“,—допнуў.  
Два разы гарэлі падшыльнікі, іх залівалі паварх вадой, палівалі алеафнафтай, і... загадалі працягваць работу. У выніку—варштат разбіўся ўшчэнт.  
Сьледчыя органы ўзяліся цяпер за гэтую справу. Але дагэтуль не падлілі страты з-за галаваніцкіх ападына да „Гатэра“ тэхніка Сьрупакова і сьлесара Крэско.

### Вось прагульшчыкі заводу...

Іх многа! За верасень месяц 13 чалавек на выдувальным цэху, 6 чалавек на шліфэрным, 2—на матарыяльным Разам 21 чалавек прагулялі ў лік за адозву ЦК.  
Прагульшчыкі таксама розныя бы-

### Загадчык клубу тав. Ганчароў майстра на ўсе рукі: музыка, мастак жывапісца, поэт...

Ві напісаў песьню:  
„Вось прагульшчыкі заводу:  
Ванька Цітаў,  
Тут-Пятроў і сам Шалкоўскі—  
Розных відаў.  
Шмаховіч, Пімен Разам—  
На падмогу  
У гэты сьпіс прышлося ўвесці і Юрцову і г. д.

Гэта песьня, на маты: „як радная мяне маць праваджала“, сьпяваецца ў клубе перад пачаткам кіно ўсім прысутным.

Настрой прагульшчыкаў вразумелы. Аб „лятунох“ клуб таксама не забывае. Да зьяўт ўдарнікаў тав. Ганчароў напісаў ініцыяроўку, у якой адна васьмьдзесяць „лятуноў“ Казлоўскага Янку, Палаўчыню Сямёна, Штольбэрта Фрыдрых, Гальваса Адама Бабкова Сямёна, Казлоўскага Рыгора. Яны дэталі у Ленинград, Магілёў і зьявіраўлі ішоў на завод.

### А завком?

Завком не вядзе вучоту прагульшчыкаў. Завком да гэтага часу ня здолеў наладзіць вучоту ўдарнікаў імя 3 году пяцігодкі. А калі скажам—ся зьлет ўдарнікаў, дык сакратар завкому—тав. Максіюк, запыхаўшыся бегав ад дзесятніка да дзесятніка—шукаў ударнікаў.  
Пам'я імі адбыўся наступны дыяляг:  
Максіюк:—Колькі ў цябе ўдарнікаў?  
Дзесятнік:—Уся зьмена даўно абвясціла сябе ударнай, але ня ўсе па ударнаму працуюць.  
Максіюк:—Ня важна. Давай тых, хто лепш працуе!

### Па волі хваль

На заводзе ёсьць хворая, месца—падсобная сіла. Ад падсобнік у шмаг у чым залежыць выкананьне прамфінпляну.

Падсобная сіла ў сваёй болшасці комплектаецца з сялянскай моладзі акалічных вёсак. Яны прыносяць з сабой цэлы шэраг сялянскіх настрояў. Адпрацаваўшы 8 гадзін—уцякаюць дамоў—Кажуць рабочыя:—Гэтых на оход не зацягнеш. Яны не хварэюць за вытворчасці. Сьвёдня павяноць, аўтра—не. Гледзячы па настрою.

Здавалася-б, што для камсамолу тут непачыты край работы.

А на сходах рабочых стары рабочы Майхровіч кажа:  
— Камсапол ся, од падсобнай сілы работы не вядзе.

І ён не памыляецца.—Сакратар комсамольскага колектыву, т. Фурман, нават не ўяўляе сабе як гэта правесці сход падсобнікаў. На працягу цялага году ня толькі сходы не праводзіліся, але ніхто з комсамольскіх кіраўнікоў з падсобнікамі не пагутарыў.

У адказ на адозву ЦК камсапол аб'яваў арганізаваць групы энтузіястаў і ўдарных варштатаў.

Камсамольцы абвясцілі сябе энтузіястамі, але бюро колектываў да гэтага часу не знашлі часу склікаць іх, расказваць аб іх задачах, аб патрабаваньнях, якія працяўляюцца энтузіястам.

Абяцанкі аб арганізацы ўдарных камсамольскіх варштатаў засталіся на паперы.

Камсамольцы ў цэхах цягнуцца за партыйнай арганізацыяй, за рабочымі. Іх захапляе энтузіязм мас, а бюро колектыву гэтым рухам ня кіруе, і ўсе плыве па волі хваль.

З. Каганова.

## Зводка выкананьня прамфінпляну па гуче „КАСТРЫЧНІК“

3 11 па 18 верасня	
Шкло круглага гарэньня:—па пляну выдута	63.350 штук, 55.849
Шкло пласкага гарэньня:—па пляну выдута	457.400, 476.341
Малочныя слоікі:—па пляну выпрацавана	19.640, 20.615
Устаўкі:—па пляну выпрацавана	11.500, 5.868
Фуслямпы:—па пляну выпрацавана	49.680, 49.173
3 18 па 25 верасня	
Шкло круглага гарэньня: па пляну выдута	69.800, 60.201
Шкло пласкага гарэньня: па пляну выдута	457.600, 436.987
Малочныя слоікі:—па пляну выпрацавана	21.090, 25.052
Устаўкі: па пляну выпрацавана	9.750, 6.764
Фуслямпы:—па пляну выпрацавана	48.640, 48.212

Пост „Чырвонай Зьмены“

### Да адказнасьці за зрыў кватэрнага будаўніцтва

ЖАБТУ „Чырвона Хэмік“ на шклозаводзе „Кастрычнік“ было адпущана на 1930 год на будаўніцтва 91.000 рублёў. Закупілі матэрыялы, заложылі фундамэнт для 4-х дамоў і перавезлі для рамонту 2 старыя будынкы, адным словам змаглі-б забяспечыць кватэрамі 40 рабочых сямей.

Раптам атрымоўваем пісульку: з 91.000 урэзваюць 16.000, а 25.000 невядома дзе згінулі. Іх павінен быў даць Акржылсаюз, але ён ліквідаваны, а з ім ліквідаваны і грошы.

Пачатак будаўніцтва прышлося спыніць.

Зараз два непакрытыя будынкы гніюць пад даждом, а рабочым няма дзе жыць. Гэта адбываецца на выкананні прамфінпляну. Хто-ж у гэтым вінаваты?

Няхай сваё слова скажа РСІ. Старшыня Жакту Каюк.

### Адміністрацыя не рэагуе на прапановы рабочых

Дзякуючы несвачасоваму рамонту заапачных машына, кожны дзень маюцца прастоі 22-га верасня ў адной зьмене было 50 хвілін прастою.

Пераборка пасуды дрэнная. Калі работніцы зьявляюцца да адміністрацыі з заявай аб дрэннай пераборцы, дзесятнік Макараў адказвае:—„Не пайду я з пераборшчыкамі біцца“. Мы не прымушаем дзесятніка біцца, але патрабуем уважліва адносіцца да нашых прапаў і стварыць адпаведныя ўмовы рабочым для выкананьня прамфінпляну.

Гэтым „об'ектыўным прычынам“ невыкананьня прамфінпляну па шліфэрным цэху павінен быць пакладзены канец.

Пост „Чырвонай Зьмены“—ФІНКЕЛЬШТЭЙН.

### Рэалізем адозву ЦК УсеКП(б)

### Складзем сустрэчны баявой падрыхтоўкі

Адозва ЦК знайшла шырокі водгук у асяродзьдзі чырвонаармейцаў Самарскага кавпака. На апошніх практычных занятках адозва прапрацоўвалася чырвонаармейцамі. У 3-ім эскадроне, па ініцыятыве чырвонаармейца Мартынюка, адгін узвод абвясціў сябе цалкам ударным імя 3-га году пяцігодкі.

Вядзецца работа, каб усіх чырвонаармейцаў няўдарнікаў уцягнуць ва ўдарнікі імя 3-га году пяцігодкі.

Па ініцыятыве Мартынюка наладжан індэльнік у выхадны дзень.

Працавалі ў савгасе „Будэзнага“. Выручка ад індэльніка пойдзе ў фонд індустрыялізацыі.

Партыйная арганізацыя, палка прапрацаваўшы адозву, абвясціла сябе мобілізававай на ліквідацыю усіх недахопаў у баявой падрыхтоўцы, на арганізацыю сустрэчнага пляну баявой падрыхтоўкі, на арганізацыю збору чырвонаармейскіх прапаў, на ўзмацненьне работы ў падрыхтоўцы колгасных кадраў.

Г. Шыфрын.

### Будзем працаваць у міліцыі да канца пяцігодкі

Мы, камсамольцы і беспартыйныя працаўнікі П-га аддзяленьня Менскай Гаржліцы, абгаварыўшы адозву ЦК, паставілі:

Ва што-б там ні было ліквідаваць прарыў у нашай рабоце: сьпячку на пас у, надбайныя адносіны да службовых абавязкаў, выжыць цянучасць і г. д.  
Усе мы, у складзе 76 асоб, абвясцілі сябе ўдарнікамі імя

3-га году пяцігодкі і даем абяцаньне служыць у шэрагах міліцыі да сканчэньня пяцігодкі. Выклікаем паслядаць нашаму прыкладу усіх астатніх работнікаў міліцыі другога аддзяленьня і работнікаў іншых аддзяленьняў гарадской міліцыі.

Па даручэньню сходу Бюро ячэйкі ЛКСМБ



1. Латуноў выключыць з профсаюзу. 2. Выганяць з камсамолу і партыі. 3. Аб'явіць байкот.

